

СЕМАНТЫЧНАЯ СТРУКТУРА ВЫТВОРНЫХ СУБСТАНТЫВАЎ

Заканчэнне. Пачатак у № 4.

Вытворныя субстантывы могуць матывавацца практычна любой часцінай мовы, якая ў многім вызначае механізм арганізацыі і функцыяновання семантычнай структуры вытворнага назоўніка.

1. Полісемантычныя субстантывы, утвораныя ад дзеяслоўных асноў (як правіла, суфіксальнym шляхам) уяўляюць з сябе самую шматлікую групу. Суфіксы выконваюць перш за ўсё словаўтаральную ролю, з'яўляюцца як бы афарміцелямі субстантыва і канкрэтызатарамі (спецыялізатарамі) шырокай і глабальнай дзеяслоўнай семантыкі. Праходзячы праз прызму субстантыва і яго марфем, семантыка дзеяслоўнай засновы трансфармуецца ў пэўным кірунку, ствараючы тяжкія магчымасці для сэнсавага вар'іравання вытворных алгінак. Такія адзінкі, семантыка якіх складваецца з абагульняючага значэння дзеяслоўных асноў (дзеяння, працэсу ці стаў), значэнняў афіксаў і ўзнікаючай праз гэтым ідыматычнай надбаўкі, абавязаюць людзей і жывёл, разнастайныя бытавыя прыборы, механізмы, прылады працы і прыстасаванні, звязаныя з тымі ці іншымі дзеяннямі, функцыямі, перамяшчэннямі ў просторы і інш. Так, полісеманты, утвораныя ад дзеясловаў *хадзіць*, *скакаць* праз дапамозе суфікса *-ун-*, *-б'ядноўваюць* у межах семантычнай структуры людзей (жывёл, насякомых) і розныя прыстасаванні, бытавыя працмсты, звязаныя асаблівасцямі руху, перамяшчэння. Напрыклад, *хадун* 1. бар., петр., раг., рэч., добр., лоеўск., в.-дзв., ёстр., стаўб. ‘прылада, праз дапамозе якой малыя дзецы ручайца хадзіць’; 2. жытк. ‘дзіця, якое вучыпца хадзіць’; 3. ўл.в., міёр. ‘хадок’; 4. літар. ‘дэталь машыны, механізма, якая знаходзіцца ў пастаянным руху’ (СП; МСГ; ДСЛ; Сцяпк., I; Сцяц., I; БДС; НС), *скакун* 1. літар. ‘конь з высокімі бегавымі якасцямі’; 2. літар. ‘той, хто не сядзіць на месцы, любіць скакаць, бегаць’; 3. літар. ‘спартсмен, які займаецца скачкамі’; 4. літар. ‘танцор’; 5. смарг., лях. ‘блыха’; 6. чэрв. ‘конік’ (БДС; СП; ДСБ).

Даволі шырокі парадыгматычны рад складаюць ЛСВ полісемантаў, утвораных ад дзеясловаў закончанага трывання з прэфіксам *за-* праз дапамозе суфікса *-к-*. Часцей за ўсё такія ЛСВ суадносіцца з прыладамі (сродкамі) працы і вынікам дзеяння. Напрыклад: *за/крутка* 1. літар. ‘прыстасаванне для запірання дзвярэй’; 2. літар. ‘заварацень’; 3. кап. ‘палка, якой


закручваюць вяроўку'; 4. віл. 'палка, пры дапамозе якой зама-
цоўваецца меншы навой'; 5. валож. 'драўляная цурбалачка,
якая ўжывалася замест гузіка'; 6. пух. 'машынка для дамашняга
кансервавання'; 7. ваўк. 'сукаратка' (СП; Бяльк.; Сцяшк., I;
МСГ; СГЦ); *за/стаўка* 1. літар. 'шчыт для затрымання вады,
якая падае на кола вадзянога млына'; 2. мсцісл. 'жэрдка ў гум-
не'; 3. клім. 'калодка, што падтрымлівае галоўку полаза пры
яго выгінанні'; 4. чэрв. 'дошка, якой закрываецца або адкрыва-
еца адтуліна ў скрынцы' (Бяльк.; СГЦ); *зару́бка* 1. літар.
'зарубліванне'; 2. літар. 'метка, знак, зробленыя сякерай, нажом
і пад.'; 3. барыс. 'малы выступ на коміне'; 4. віл., лаг. 'гадавое
кальцо на рагах у жывёлы'; 5. шчуч. 'рубец у адзежы'; 6. віл.
'маршчына' (СП; СГЦ).

Ад дзеяслоўных асноў *капаць*, *драць*, *трапаць* пры дапамозе
суфікса *-чк-* (*-шк-*) утвараюцца полісеманты са значэннем
суб'екта, сродку і выніку дзеяння. Звычайна яны называюць
чалавека, розныя прыстасаванні, механізмы, прылады працы па
іх характэрных дзеяннях, функцыях, а таксама *оэлі*, якія
з'яўляюцца вынікам такіх дзеянняў. Напрыклад. браг., хойн.,
добр., лоеўск., шчуч., воран., драг., пруж. *капу́чки* 'рыдлёўка;
матыка; чапяла; той, хто капае бульбу' (БДС; СП; МСГ; ДСЛ;
ДСБ; Сцяшк., I), літар., гродз., віл., барыс. глыб., лоеўск.,
карм., бяроз. *драчка* 'цясялярская прылада; газ, выемка ў бервя-
не, допшы, зробленыя пры дапамозе *такой* прылады; шчотка
для абdziрання і ачысткі льну; тарка, ручныя жорны; матыка;
расшчэпленыя дубцы для пляцення кошыкаў; палоска ліпавай
кары; печыва з дзёртай бульбы і муки' (СП; СГЦ; ДСЛ; БДС;
МСГ; МС), рас., в.-дзв., віл., воран., жытк., добр. *трапа́шка*
'мянташка; трапло; звязка кудзелі; балбатун' (БДС; МСГ).

У літаратурнай мове прыкаўжывальнымі з'яўляюцца полі-
семанты з суфіксам *-к-*. ЛСВ якіх могуць развівацца па лініі
"пэўнае дзеянне ⇒ вынік гэтага дзеяння" (*пасылка*, *вырубка*,
выплаўка, *лепка*, *касичка*, *падпіска*, *адпіска*), "пэўнае дзеянне ⇒
інструмент (сродак) дзеяння" (замазка, завязка, зачэпка, завар-
ка, падводка, *падмазка*, прысыпка, абліцоўка, аблімоўка, *абіўка*,
трамбоўка).

У семантычнай структуры суфіксальнага дэрывата *стаяк*
налічваецца 14 ЛСВ, якія суадносяцца са шматлікімі предметамі
побыту, прыстасаваннямі, часткамі збудаванняў і аб'яднаны
агульнасцю лакатыўнай семы — размяшчэннем у просторы (як
правіла, вертыкальным): *стаяк* 1. літар. 'вертыкальны брус,
слуп у якім-небудзь збудаванні, прыстасаванні, якія служаць
для апоры або злучэння чаго-небудзь'; 2. бяроз. 'бакавы ву-
шак'; 3. літар. 'вертыкальная труба збудаванняў'; 4. літар.
'комін'; 5. петр., калінк. 'грубка'; 6. слон. 'сценка з дымаходам
пры пліце'; 7. паўн.-усх., паўдн.-зах., цэнтр. 'круглы стаячы
вулей'; 8. круп. 'стаячая калыска'; 9. брасл., астр. 'стойка для
навучання малых дзяцей хадзьбе'; 10. іёеўск. 'прыстасаванне
для трапання льну'; 11. воран. 'малая ўкладка снапоў на пол';

12. воран., гродз. ‘каласок, выпадкова не зжаты ці не скошаны’; 13. пух., ст.-дар., барыс. ‘старчковы (галоўны) корань дрэва’ ; 14. бяроз. ‘сухастоіна’ (ЛАБНГ, I, III; СП; Сцяшк., I; МСГ; БДС). Схематычна структуру гэтага полісеманта можна паказаць наступным чынам:



Як бачна са схемы, 1-ы ЛСВ, які прадстаўляе норму сучаснай літаратурнай мовы, выступае ў якасці гіпероніма. Ен не толькі звязвае ў адзіную структуру ўсе ЛСВ, цэнтруе іх, але і з'яўляецца своеасаблівым семантычным фонам, асобныя элементы якога ў розных каардынатах лінгвістычнай прасторы (асобных дыялектных кантынуумах) атрымліваюць сваё праяўленне ў выглядзе спецыялізаваных і больш-менш канкрэтызаваных ЛСВ.

2. Утваральнымі адзінкамі, ад якіх групі да памозе тых ці іншых сродкаў утвараюцца полісемантычныя субстантывы, могуць быць прыметнікі.

Найбольш распаўсюджанымі ў літаратурнай мове і гаворках з'яўляюцца вытворныя суфіксальныя дэрываты, утвораныя ад асноў якасных прыметнікаў са значэннем колеру. Агульнае інварыянтнае значэнне “ко іер”, “афарбоўка” аб'ядноўвае ў адзінае сэнсавае цэлае прыкметычна неабмежаваную колькасць супадносных з ЛСВ дэнатаў (людзей, жывёлаў, дрэвы, расліны, розныя бытавыя прадметы і іх часткі, адзенне і інш.). “Колерныя” ЛСВ носіць больш самастойны, незалежны характар і на семантычнай шкале займаюць прамежкавае становішча паміж полісемічнай і заманіміяй. Напрыклад: **бель** 1. літар. ‘яркі, чысты белы колер чаго-небудзь’ ; 2. чац. ‘белая фарба’; 3. стаўб. ‘тонкае кужэльнае палатно’; 4. круп., бярэз. ‘адбеленая кужэльная нітка’; 5. гуеўск. ‘белая сукенка’ ; 6. лаг. ‘кашка з сырой аўсянай мукі і вады’; 7. в.-дзв. ‘белы наліў’; 8. бар., рэч. ‘балота, парослае павеем’; 9. гарад. ‘дробная недрапежная рыба’ (СП; МСГ; ЖНС; НЛ), **сіняк** 1. літар. ‘пасінелае месца на целе’ ; 2. літар. ‘ядавітая расліна’; 3. дзятл., драг. ‘махавік жоўта-буры’ ; 4. калінк. ‘ядавіты грыб’ ; 5. смарг., гродз., рэч. ‘балотная глеістая зямля’ (СП; МСГ), **шарак** 1. літар. ‘шэры заяц’ ; 2. літар. ‘кафтан з шэрага сукна’ ; 3. чэрв., віц. ‘сукенка хатняга вырабу’; 4. браг., светл., паўн.-зах. ‘неадбеленае палатно’; 5. лаг. ‘пячкур’ (Сцяшк., I; МСГ; СП; Шат.; Касп.), **сівак** 1. літар. ‘конь сівой масці’; 2. шчуч., лід., дзятл., воран. ‘неўрадлівая глеба сівога колеру’ (СП; Сцяшк., I), **краснюк** 1. тур., брэсц., драг., пін., бяроз. ‘падасінавік’ ; 2. тур. ‘чырванаваты здаровы чалавек’ (ЛАБНГ, I; БДС; МСГ; ТС), **зялёнак** 1. літар. ‘грыб з пласціністай зялёнай шапкай’; 2. літар.

‘вадкасіць зялёнага колеру на спірце з антысептычнымі ўласці-
васцямі’.

Акрамя значэнняў, суадносных па колеры, у структуры вы-
творных полісемантаў фіксуюцца ЛСВ, якія характарызуюць
вонкавыя, фізічныя, узроставыя якасці дэнататаў, іх фор-
му, кансістэнцыю, смак і інш. Напрыклад: літар. *глушэц*
1. ‘вялікая лясная птушка’; 2. ‘глухі чалавек’, літар. *сяпак*
1. ‘сяпты чалавек’ 2. ‘цёмны, неадукаваны чалавек’; 3. ‘невялікі
грызун, які жыве пад зямлёй’; 4. ‘двуухрылае насякомое’, *ма-
ладзік* 1. літар. ‘месяц у першай квадры’ ; 2. тур., ваўк. ‘малады
хлопец’ (Сцяшк., I; ТС), *старык* 1. ветк., рэч., хойн., раг.,
бярэз., іван. ‘старыца’ ; 2. рэч., лоёуск., бяроз., лун. ‘месяц
(поўны)’; 3. браг. ‘старое дрэва’; 4. брасл. ‘стары чалавек’ ;
5. гродз. ‘муж’ (МСГ; ДСЛ; СП; БДС; ДСБ), літар. *крыгуля*
1. ‘крыгвая рэч’; 2. ‘крыгое дрэва’; 3. ‘крывы, кульгавы чалавек’;
4. ‘палка з загнутым верхнім канцом’; 5. ‘неакуратна напісаная
літара’, *кісяк* 1. глус., віл., мяdz., паст., лоёуск., тур., хойн.
‘кісле малако’; 2. іёёуск. ‘закваска’; 3. літар. ‘велькі нудны ча-
лавек’; 4. кар. ‘абібок, гультай’ (СГЦ; СП; ТС; МСГ; ДСЛ;
БДС; Сцяшк., I).

3. Полісеманты, ЛСВ якіх матывуюцца назоўнікамі, уяўля-
юць з сябе даволі вялікую группу. У адносе на ад папярэдніх
групп, яна характарызуецца трывалым і ўстойлівымі сувязямі
паміж ЛСВ, якія засноўваюцца не толькі на апасродкованай
сувязі (праз значэнні ўтваральнага назоўніка), але і на ўнут-
ранай (прамой) суаднесенасці ЛСВ. Больш актыўную ролю пры
словавытворчасці выконваюць афксы, якія ўносяць прыкмет-
ныя карэктывы ў арганізацый сэнсавай структуры полісеманта.
Так, напрыклад, суфікс *-iн-* спрыяе ўзнікненню ў структуры
слова лакатыўнага ЛСВ які ў парадыгматычным радзе ЛСВ
займае дамінуючае становішча, параўн.: *гумнішча* 1. літар. ‘мес-
ца, на якім стаяла сум’ю’; 2. бялын. ‘невялікі пляц каля гумна,
насупраць варот’ (МС), *глінішча* 1. літар. ‘месца здабычы глі-
ны’ ; 2. мсцісл. ‘гліністы ўчастак поля’ (Юрч., I), мяdz.
ламішча 1. ‘месца, дзе гарэў касцёр’; 2. ‘куча галля’ (НС),
палес. *льнішча* 1. ‘поле, з якога сабралі лён’; 2. ‘вертыкальная
частка калаўрата, да якога прымацоўваецца кудзеля’ (ЛП).


У некаторых выпадках лакатыўныя ЛСВ, скіраваныя на се-
мантыку ўтваральнага назоўніка, могуць уключацца ў дзеянне
метанімічнай мадэлі “месца ⇒ тое, што засталося на гэтым
месцы пасля ўборкі”, параўн.: віл. *лянішча* ‘поле, на якім рос
лён — трава, якая засталася пасля таго, як вырвалі лён’ (ЖС),
мсцісл. *ільнішча* ‘тс’ (Юрч., I), чэрв. *канюшы/нішча* ‘поле, з
якога сабралі канюшыну — рэшткі сцяблou ад зжатай канюшы-
ны’ (Шат.).

Суфікс *-ін-*, пры дапамозе якога ўтвараюцца адыменныя на-
зоўнікі, уносіць у структуру полісеманта значэнне сінгулятыў-
насці (адзінкавасці), якое, па сутнасці, пранізвае ўсе ЛСВ.
Побач са значэннем гэтага суфікса ў структуры вытворнай

адзінкі выдзяляеца галоўная сэнсавая частка, выражаная ўтваральнай асновай. Неапасродкаванае ж узаемадзеянне ЛСВ па формуле метанімічнага пераносу “адно дрэва (куст) \Rightarrow адзін іх плод” робіць сэнсавую структуру субстантыва маналітнай і адзінай, што дазваляе асобным аўтарам лексікаграфічных крыніц бачыць у вытворных сінекдахічных адзінках не самастойнае значэнне, а яго адценне, парыўн.: *слівіна, вішніна, ча-рэшніна, ігрушына, дуліна, арэшына, парэччына, малініна, рабініна, крушыніна* ‘адно дрэва, куст — адзін плод з гэтага дрэва (куста)’ (НСл.; Касп.).

Па сваіх сэнсавых асаблівасцях вытворныя структуры з суфіксам *-ін-* практычна не адрозніваюцца ад сваіх утваральных адзінак без суфікса. Ускладненая адценнем сінгулятыўнасці, яны актыўна ўключаюцца ў дзеянне метанімічнай формулы “адна сцябліна \Rightarrow адно яе зярнятка” (міёр. *кукуру́зіна, прасіна/, пасо́ліна, пшані́чына, ічмініна/, лу́бініна* (НСл.), “адно сцябло \Rightarrow адзін яго корань” (міёр. *хрэ́ніна* (НСл.), “адзін куст \Rightarrow адна яго кветка” (міёр. *ро́зіна* (НСл.), “магерніл \Rightarrow выраб з яго” (в.-дзв., міёр. *кары́на, мультані́на* (СП; НСл.), “адно дрэва \Rightarrow яго драўніна” (глус. *грабі́на* (Янк., II)).


Утваральныя адзінкі фармуюць сэнсавы цэнтр, ядро вытворнага слова, прадказваюць шырокія ці вузкія магчымасці яго семантычнага развіцця. Утваральныя асновы з абстрактным зместам ці шырокай рэферэнцій (прадметнай) суаднесенасцю захоўваюць здольнасць да самых розных пераасэнсаванняў і мадыфікацый у структуры вытворнага слова, і наадварот, назоўнікі з канкрэтнай предметнай суаднесенасцю маюць навязлікія магчымасці ў развіцці полісемантычнасці вытворных субстантываў. Так, напрыклад, суфіксальны дэрывац *рагач*, утвораны ад назоўніка *рог*, хараکтарызуецца шырокай і разгалінаванай сеткай ЛСВ, якія па-разному прайўляюцца ў розных дыялектных кантынуумах: 1. літар. ‘ніжняя частка хвойнага дрэва з вывернутым каранём’; 2. літар. ‘драўляная саха’; 3. літар. ‘драўляная частка сахі’; 4. рас., тур. ‘ручка сахі’; 5. воран., маст., маз. ‘вілкі, якімі ставяць у печ або вымаюць з печы гарашкі’; 6. гом. ‘драўляныя вілы’; 7. маз. ‘відэлец’; 8. ветк. ‘матавіла’; 9. кап. ‘вось шпулькі ў самапрадцы’; 10. беш. ‘ніжняя ручка ў прадольнай піле’; 11. рас. ‘саха калодзежнага жураўля’; 12. драг. ‘дышаль у плуге’; 13. лоеўск. ‘дышаль у возе’ 14. кар. ‘машына церці лён’; 15. літар. ‘самец аленя і іншых рагатых жывёл’; (СП; ТС; ЖС; НС; ММГ, III; ДСЛ; Бяльк.; Сцяшк., I, II; МСГ). Семантычную структуру полісеманта *рагач* можна прадэманстраваць у выглядзе наступнай схемы:



у структурах полісемантаў, матываваных назвамі жывёл, назіраецца большая самастойнасць, незалежнасць ЛСВ, іх арыентацыя на семантыку ўтваральнай адзінкі, а не на ўласныя сэнсавыя магчымасці. Таму часта ў лексікаграфічнай практыцы такія выпадкі класіфікуюцца як аманімічныя, параўн. *конюх* 1. літар. ‘даглядчык коней’; 2. тур., пух., паст. ‘воўк, які нападае на коней’; 3. чэрв. ‘каршун’; 4. лаг. ‘птушка каня’ (СГЦ; СП; ТС; Шат.), тур. *короўнік* 1. ‘кароўнік’ ; 2. ‘гной з-пад кароў’ (ТС), літар. *цялятнік* 1. ‘хлеў для цялят’ ; 2.‘даглядчык цялят’; 3. ‘таварны вагон, прызначаны для перавозкі жывёлы’, *куратнік* 1. літар. ‘памяшканне для курэй’ ; 2. лоеўск. ‘мужчына, які даглядае курэй’ ; 3. навагр. ‘павозка з будкай’(Сцяшк., II; ДСЛ).

Апасродкованая сувязь ЛСВ, не падмацаваная метафарычнымі ці метанімічнымі адносінамі, назіраецца і ў іншых адыменных полісемантах. Характар іх ЛСВ, больш імяльваних і самастойных з-за адсутнасці непасрэдных, *квантакных* сувязей, абумоўліваецца перш за ёсё семантычнай ўтваральнай адзінкай. Схематычна такія структуры ўяўлююцца з сябе тып разыяльнай полісемії, параўн.: *зімка* 1. літар. ‘зіма’; 2. літар. ‘азімая пшаніца’ ; 3. глус. ‘садовае дрэва, плады якога спеюць позна і добра захоўваюцца зімой’ ; 4. чац. ‘зімняя шапка’ (Янк., І; МСГ), *вазак* 1. літар. ‘возчык’ ; 2. ветк., бабр. ‘конь, які можа везці цяжкі груз’ (Бяльк., МСГ), барыс., іёеўск. *вазю/р* ‘тс’ (СП), *вячо/рка* 1. клім. ‘вячэрняя зорка’ ; 2. мсцісл., касц. ‘вечарынка’ (Бяльк.).

У тых выпадках, калі апасродкованая сувязь ЛСВ падмацавана метафарычнымі, метанімічнымі ці сінекдахічнымі адносінамі, схема разыяльнай полісемії атрымоўвае больш-менш канкрэтнае ўвасабленне. Так, напрыклад, для вытворных полісемантаў *лишак* ‘вішнёвы зараснік — вішнёвае лісце’ (СП), *беразнік*, *беразак* ‘бярэзнік — бярозавыя дровы’ (СГЛ; СП; Янк., І), *бусліна* ‘буслінае гняздо — дрэва з буслінным гняздом’ (СП), *асянчук* ‘ягня асенняга прыплоду — маладняк асенняга прыплоду’(СП), *грывак* ‘сорт аўса — частка страхі, што звісае над сцяной’ (СП) гэта схема можа быць выражана наступным чынам:



4. Полісеманты, утвораныя ад лічэбнікаў, у сваёй большасці з'яўляюцца квантытатыўнымі. У якасці ўтваральных адзінак звычайна выступаюць колькасныя, а таксама парадковыя і

дробавыя лічэбнікі. Утваральны рад уключае лічбы, пачынаючы з адзінкі (мяжа яго практычна адсутнічае, бо колькасць лічбавых утварэнняў амаль бясконцая). Так, ад парадкавага лічэбніка *першы* (*первы*) пры дапамозе суфіксаў *-ак* (-як), *-ін-* утвараюца полісеманты, ЛСВ якіх сумяшчаюць квантыгатыў і прадметнасць. Напрыклад: *пяршак* 1. літар. ‘тавар першага гатунку’; 2. літар. ‘першая самагонка з затору’; 3. браг., рэч., гом., лід. ‘першы рой’ (МСГ; СП), *пярвя/к* 1. лельч. ‘першакласнік’; 2. добр. ‘першае дзіця’; 3. ветк., ваўк. ‘першы рой’ (МСГ; Сцяшк., I), бялын. *первіна* 1. ‘навіна’; 2. ‘першы раз’ (Яўс.).

Лічэбнік *два* паслужыў утваральнай базай для прыметніка *двойны*, ад якога (ці непасрэдна ад самога лічэбніка) шляхам суфіксальнай дэрываціі ўтварыліся назоўнікі з квантыгатывам “два”. Усе ЛСВ такіх полісемантаў суадносіцца з бытавымі прадметамі, дрэвамі, раслінамі, людзьмі і інш., якія складаюцца з дзвюх аднародных ід падобных частак (*двойніцы*, *двойня*, *двойнік*). Ад лічэбнікаў *тры*, *трое*, *трэці* (ці апагродкавана праз прыметнік *трайны*) утвараюцца полісеманты з квантыгатывам “тры”, якія называюць метралагічныя адзінкі (вагі, даўжыні і інш.), а таксама прадметы, што вымяраюцца трывма такімі адзінкамі і ці ўключаюць у свой склад тры элементы (*тройка*, *трайнік*, *траяк*, *трацяк*).

Вытворныя полісеманты з лічебнікам *чатыры* (*чацвёрты*, *чацвёра*) называюць ёмістасці, месцы плошчы, памяшканні, іх часткі і інш., суадносныя з квантыгатывам “чатыры” (ці яго чацвёртай часткай). Напрыклад: літар. *чацвярціна* 1. ‘адна чацвёртая частка расплаванага бервяна’; 2. ‘пасудзіна ёмістасцю ў адну чацвёртую частку вягра’; 3. ‘адна чацвёртая частка чагонебудзь’; 4. ‘надзел, кінжал зямлі, роўны прыблізна 1,5 дзесяціны’, літар. *чацверцішка* 1. ‘мера вагі ў чвэрць фунта’; 2. ‘лісток паперы ў чвэрць ліста’; 3. ‘бутэлька ёмістасцю ў адну чацвёртую частку літра’, лоеўск. *чэцверань* 1. ‘прапілаваны праём у вушках’, 2. ‘праём у дошках, куды заганяеца шпона’ (ДСЛ).

Полісеманты, якія ўключаюць у свой склад іншыя квантыгатывы, утвараюцца ў асноўным суфіксальнымі шляхамі і абазначаюць разнастайныя метралагічныя адзінкі, а таксама прадметы, дэталі, што складаюцца з пэўнай колькасці інгрэдыентаў ці вымяраюцца такій іх колькасцю. Гэта перш за ўсё агульнаўжывальныя слова тыпу *пяцёрка*, *шасцёрка*, *сямёрка*, *васьмёрка*, *дзевятка*, *дзесятка*, а таксама разнастайныя суфіксальныя дэрываціі. Напрыклад: *пяцярня* 1. літар. ‘далонь з пальцамі’; 2. тур. ‘пяцьдзесят снапоў’ (ТС), *пятак* 1. літар. ‘пяцікапеечная манета’; 2. гродз. ‘укладка з пяці снапоў’; 3. зэльв. ‘пятая частка плошчы зямлі’ (Сцяшк., I), кап. *сяму/ха* 1. ‘бёрда ў сем пасмаў’; 2. ‘сем шурак дроў’; 3. ‘карта-сямёрка’ (Бяльк.), літар. *асыміна* 1. ‘старае мера аб’ёму сыпкіх цел, роўная 1/8 бочкі’;

2. ‘пасудзіна на тры пуды збожжа’, тур. *дзевецерык* 1. ‘набедрыкі з дзевяццю стужкамі на крыжы’; 2. ‘дзевяцілінейная газавая лямпа’ (ТС), тур. *одзіна/нцатка* 1. ‘бёрда на 11 пасмаў’; 2. ‘тонкае палатно ў 11 пасмаў’ (ТС), *шасна/ццатка* 1. маг. ‘шаснаццацігадовая дзяўчына’ ; 2. клец. ‘жанчына, якая любіць маладзіцца’ ; 3. клец. ‘шаснаццаць штук’ (Мат.; НЛ), літар. *сотка* 1.‘адзінка ліку, роўная ста’; 2. ‘адна сотая частка якой-небудзь адзінкі, меры’ ; 3. ‘мера гарэлкі ў адну сотую частку вядра’; 4. ‘бутэлька ёмістасцю 1/100 часткі вядра’.

Семантычную структуру вытворных субстантываў даволі часта складаюць толькі прамыя (намінатыўныя, невытворныя) ЛСВ, якія не знаходзяцца паміж сабой у іерархічных адносінах, а аб'ядноўваюцца значэннем утваральнай адзінкі. Узнікненне такіх структур, як правіла, абумоўлена мнагакратным дзеяннем дэрывацыйнага акта па адной і той жа словаутваральнай мадэлі¹. Прычым, акты дэрывацыі могуць ажыццяўляцца незалежна адзін ад аднаго і ў межах розных сінхронных звязаў, што дае падставу асобным даследчыкам (і асабліва лексіографам) класіфікацыю такія з'явы як аманімічныя². В. Вінаградаў указываў на агульнасць спосабаў утварэння называў асоб, з аднога боку, і прылад дзеяння (механізмаў, тэхнікіх прыстасаванняў, прыбораў, машын, рухавікоў), з другога, што прыводзіць да сумяшчэння іх зліція гэтых функцый у семантычнай структуры аднаго слова або да раздзялення агульных утварэнняў на амонімы³. Сумяшчэнне такіх камплементаў у межах сэнсавай структуры слова цалкам магчыма, рэальнай з'яўляецца і апасродкованая сувязь ЛСВ (яна групуюцца на семантычнай тоеснасці ўтваральнай асновы), што і дазваляе нам услед за І. Улуханавым, П. Собалевай, Н. Янка-Трыніцкай, В. Ермаковай лічыць такія з'явы як на віднасцю полісеміі, а не аманіміяй. Л. Яцкевіч прапануе чаз'яваць асобныя значэнні такіх полісемантаў не ЛСВ, а с.лове ўтваральна-семантычнымі варыянтамі⁴.

Максімальнам складам семантычнай парадыгмы харектарызуюцца полісеманты (з мнагакратным актам дэрывацыі), утвораныя ад дзея словаў, прыметнікаў і назоўнікаў са значэннем пэўнай прыметы, колеру, харектару дзеяння⁵. Нагадаем некаторыя прыклады структур з паўторнай рэалізацыяй, у якіх адзін з ЛСВ скіраваны ў тэматычную группу “асоба, чалавек”: літар. *паруснік* ‘паруснае судна; той, хто шые парусы; той, хто займаецца парусным спортом’, літар. *начнік* ‘ніяркая лямпачка, якая запальваеца нанач; чалавек, які працуе ноччу або доўга не клацзеца спаць’, літар. *начніца* ‘лягучая мыш; той, хто доўга не клацзеца спаць, бадзяеца начамі; начная зорка’ , літар. *гусятніца* ‘гтушніца, якая даглядае гусей; пасудзіна, у якой смахаецца гусей і іншую гтушку’, літар. *птушнік* ‘памяшканне для ўтрымання і разведзення свойскай птушкі; работнік, які даглядае свойскую птушку’, літар. *разводка* ‘інструмент для разведзення зубоў пілы; разведзеная з мужам жанчына; вадкая сумесь, раствор’, маст., і ўеўск. валож., маладз., уздз., гом.,

жлоб. капаніца 'жанчына, якая займаецца копкай; штучны вадаём; доўгая канава, выканаваная ўручную; матыка; лапата, рыдлёўка' (Сцяшк., II; СГЦ; МСГ; БДС), паўн.-зах., цэнтр., усх. сявец 'сейбіт; фартух, з якога сеюць збожжа' (ЛАБНГ, III; Сцяшк., I; Сцяц., I).

Безумоўна, дэталёва апісаць усе магчымыя мадыфікацыі семантычнай структуры вытворнага субстантыва, правесці ўсебаковую класіфікацыю розных відаў семантычнай суаднесенасці ўтваральнай і вытворнай адзінак і асобных іх інгрэдыентаў у межах пастаўленых задач і аб'ёма даследавання немагчыма. У артыкуле прыводзіцца рабочая мадэль вытворнага субстантыва, які трансфармуецца і развіваецца ва ўзаемадзеянні ўсіх яго асобных частак. Прасторава-часавая дынаміка гэтай мадэлі дазваляе раскрыць агульныя семантычныя заканамернасці яе функцыяновання ў межах літаратурнай мовы, а таксама галоўны кірунак і спецыфіку яе прайяўлення ў розных каардынатах лінгвістычнай прасторы беларускіх гаворак.

Такім чынам, харэктэрная асаблівасцю вытворных субстантываў з'яўляецца іх абумоўленасць семантыкай утваральных адзінак, апасродкованая сувязь ЛСВ. Сонсавыя структуры большасці полісемантаў развіваюцца як за кошт семантыкі ўтваральных слоў, так і афіксаў, якіх налічыцца, трансфармуюць слова ў пэўным лексіка-граматычным кірунку. Акрамя значэння ўтваральнай асновы і афіксаў структуры вытворных субстантываў могуць змяшчацца дадатковыя (ідыматычныя, фразеалагічныя) кампаненты (прырашчэнні), якія не вылучаюцца шляхам сінтэзу састаўных частак слова і не атрымоўваюць свайго фармальнага выражэння. Гэта абумоўлена харэктарам утваральнай і вытворнай адзінак, іх граматычнай прыродай, марфемнай структурай, дэннататыўна-сігніфікатыўнай суаднесенасцю, сінкрэтызмам і дыфузнасцю многіх іх форм, ролем афіксаў у процесе дэрывацыі, асаблівасцямі словаутваральнай мадэлі і інш.

Харэктар сонсавай структуры вытворнага субстантыва ў многім відзначаецца наяўнасцю/адсутнасцю суалежнай унутранай сувязі паміж ЛСВ. Метафарычная, метанімічная, сінекдахічная і іншага роду суаднесенасць паміж ЛСВ вытворнага назоўніка спрыяюць утварэнню маналітнай, з'яднанай, цэласнай сонсавай структуры. І, наадварот, абумоўленасць ЛСВ толькі семантыкай утваральнай адзінкі, а не ўласнымі магчымасцямі рабіць сонсавую структуру вытворнага субстантыва чыста апасродкованай, менш цэласнай, адзінай.

Асобныя ЛСВ вытворных субстантываў суадносяцца як з монасемічнымі ўтваральными адзінкамі, так і з рознымі значэннямі (прамымі і пераноснымі) полісемічных слоў. У асобных выпадках вытворны субстантыў поўнасцю дубліруе (капіруе) адзін (ці некалькі) ЛСВ утваральнага слова, што стварае ўмовы для пераразмеркавання суадносін паміж зыходнай і вытворнай адзінкамі. Дубліраваны ЛСВ пры яго ўключэнні ў структуру

вытворнага субстантыва можа набываць пэўныя сацыяльна-характаралагічныя і канататыўныя якасці.

Утваральнай базай для субстантываў з'яўляюцца практична ўсе лексіка-граматычныя разрады слоў (у большасці дзеясловы, прыметнікі, назоўнікі, лічэнікі), шырокі і аб'ёмны змест якіх транспануецца ў клас іменных адзінак. Семантычная парадыгма большасці аддзеяслоўных і адыменных утварэнняў харкторызуецца адкрытасцю, вялікай колькасцю ЛСВ, шырокім ахопам кампанентаў шматлікіх тэматычных груп. У некаторых выпадках ЛСВ утвараюцца ў выніку шматлікіх актаў дэрывациі па адной і той жа словаутваральнай мадэлі, што робіць іх больш незалежнымі, самастойнымі. Адзінай умовай існавання такіх ЛСВ у межах сэнсавай структуры полісеманта з'яўляецца агульнасць утваральнай асновы, без якой ЛСВ становяцца несумішчальнымі і пераутвараюцца ў амонімы.

¹ Соболева П. Словообразовательная полисемия и омонимия. — М., 1980. — С. 85; Ермакова О. Лексические значения производных слов в русском языке. — М., 1984. — С. 75 — 81.

² Гл.: Архипов И. Семантика производного слова английского языка. — М., 1984;

³ Виноградов В. Проблемы морфологической структуры слова и явления омонимии в славянских языках // Славянское языкознание. — М., 1968. — С. 85.

⁴ Яцкевич Л. О разграничении лексической и словообразовательной многозначности слова // Вестник БДУ, серия IV, 1983, № 1. — С. 38 — 40.

⁵ Шмелев Д. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). — М., 1973. — С. 72.

Скарачэныі

БДС — Цагліава Л. Беларускае дыялектнае слова. — Мн., 1975;

Бяльк. — Бялькевіч І. Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. — Мн., 1970;

ДСБ — Дыялектны слоўнік Брэстчыны. — Мн., 1989;

ДСЛ — Янкова Т. Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны. — Мн., 1982;

ЖНС — Жывое народнае слова. — Мн., 1992;

ЖС — Жывое слова. — Мн., 1978;

ЗНС — З народнага слоўніка. — Мн., 1975;

Касп. — М. Каспяровіч. Віцебскі краёвы слоўнік. — Віцебск, 1927;

ЛАБНГ — Лексічны атлас беларускіх народных гаворак, т. 1 — 3. — Мн., 1993 — 1996;

ЛП — Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектнага словаря. — М., 1986;

Мат. — Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны. — Mn., 1981;

ММГ, — Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак, вып. III. — Mn., 1977;

МС — Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы. — Mn., 1960;

МСГ — Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны // Беларуская мова, вып. 3 — 10. — Mn., 1975 — 1982;

НЛ — Народная лексіка. — Mn., 1977;

НЛГ — Народная лексіка Гомельшчыны ў фальклоры і мас-тацкай літаратуры. — Mn., 1983;

НС — Народнае слова. — Mn., 1976;

НСл. — Народная словатворчасць. — Mn., 1979;

СГЦ — Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі. — Mn., 1990;

СП — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча, т. 1 — 5. — Mn., 1979 — 1986;

Стар. — Стариченок В. Наименования транспортных средств и упряжи в белорусских говорах. Канд. дисс. — Mn., 1980;

Сцяц., I — Сцяцко П. Дыялектны слоўчік З гаворак Зэльвеншчыны. — Mn., 1970;

Сцяц., II — Сцяцко П. Народная лексіка. — Mn., 1970;

Сцяц., III — Сцяцко П. Народная лексіка і словаўтварэнне. — Mn., 1972;

Сцяшк., I — Сцяшковіч Т. Матэрыялы для слоўніка Гродзенскай вобласці. — Mn., 1972;

Сцяшк., II — Сцяшковіч Т. Слоўнік Гродзенскай вобласці. — Mn., 1993;

ТС — Тураўскі слоўчік т. 1 — 5. — Mn., 1982 — 1987;

Шат. — Шатэрнік М. Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны. — Mn., 1929;

Юрч., — Юрчанка Г. Дыялектны слоўнік (З гаворак Мсціслаўшчыны). — Mn., 1966;

Юрч., II — Юрчанка Г. Народнае вытворнае слова: З гаворкі Мсціслаўшчыны, ч. 1 — 3. Mn., 1981 — 1985;

Янк., — Янкоўскі Ф. Дыялектны слоўнік, I — III. — Mn., 1959 — 1970;

Яўс. — Яўсееў Р. Маці казала так... З гаворкі Бялыніцкага раёна. — Mn.. 1978.

астр. — астравецкае; *акц.* — акцябрскае; *ашм.* — ашмянскае; *бабр.* — бабруйскае; *бар.* — баранавіцкае; *барыс.* — барысаўскае; *беш.* — бешанковіцкае; *б.-каш.* — буда-кашалёўскае; *браг.* — брагінскае; *brasl.* — браслаўскае; *брэсц.* — брэсцкае; *бялын.* — бялыніцкае; *бяроз.* — бярозаўскае; *бярэз.* — бярэзінскае; *ваўк.* — ваўкавыскавае; *в.-дзв.* — верхнядзвінскае; *валож.* — валожынскае; *ветк.* — веткаўскае; *віл.* — вілейскавае;

віц. — віцебскае; *воран.* — воранаўскае; *ганц.* — ганцавіцкае;
гарад. — гарадоўскае; *глус.* — глускае; *глыб.* — глыбоўскае;
гом. — гомельскае; *гродз.* — гродзенскае; *дзяtpl.* — дзяtplаўскае;
дзярж. — дзяржынскае; *добр.* — добрушскае; *докш.* — докшыцкае;
драг. — драгічынскае; *ельск.* — ельскае; *жлоб.* — жлобінскае;
жытк. — жыткавіцкае; *зэльв.* — зэльвенскае; *іван.* — іванаўскае;
іўеўск. — іўеўскае; *калінк.* — калінкавіцкае; *кан.* —
капыльскае; *карм.* — кармянскае; *кар.* — карэліцкае; *касц.* —
касцюковіцкае; *кір.* — кіраўскае; *клец.* — клецкае; *клім.* —
клімавіцкае; *кобр.* — кобрынскае; *круп.* — крупскае; *крыч.* —
крычаўскае; *лаг.* — лагойскае; *лельч.* — лельчицкае; *леп.* — лепельскае;
лід. — лідскае; *літар.* — літаратурнае; *лоeўск.* —
лосўскае; *лун.* — лунінецкае; *люб.* — любанскае; *лях.* — ля-
хавіцкае; *маг.* — магілёўскае; *маз.* — мазырскае; *маладз.* —
маладзечанскае; *малар.* — маларыцкае; *маст.* — мастоўскае;
мiёр. — мiёрскае; *мсцісл.* — мсціслаўскае; *мядз.* — мядзельскае;
навагр. — навагрудскае; *нар.* — нараўлянскае; *палес.* — палескае;
наст. — пастаўскае; *паўдн.-зах.* — паўднёва-заходнє; *паўдн.-*
усх. — паўднёва-ўсходнє; *паўн.-усх.* — паўночна-ўсходнє;
петр. — петрыкаўскае; *пін.* — пінскае; *палац.* — полацкае;
пруж. — пружанскае; *пух.* — пухавіцкае; *раг.* — рагачоўскае;
рас. — расонскае; *рэч.* — рэчыцкае; *светл.* — светлагорскае;
свісл. — свіслацкае; *слон.* — слонімскае; *смарг.* — смаргонскае;
стаўб. — стаўбцоўскае; *ст.-дар.* — страдарожскае; *стол.* —
столінскае; *тс* — тое самае; *тур.* — турэцкае; *уздз.* — уздзенскае;
устар. — устарэлае; *усх.* — усходнє; *уш.* — ушацкае;
хойн. — хойніцкае; *хоц.* — хоцімскае; *цэнтр.* — цэнтральнае;
чач. — чачэрскае; *чашн.* — чашніцкае; *чэрв.* — чэрвенскае;
шчуч. — шчучынскае;

